

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК і МІНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 210 (6487) | 12 верасня 1939 г., аўторак | ЦАНА 10 КАП.

СЁННЯ У НУМАРЫ:

Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб узнагароджанні работнікаў шкляной прамысловасці.
 Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб узнагароджанні работнікаў асобных будоўляў.
 Усеаюзна нарада лектараў пры ЦК ВКП(б).
 Парыхтоўка да выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных.
ПАРЫХТОЎКА ДА ВІБРАЎ:
 Дзімон, Філіпаў — Кандыдацкая група калгаса.
 Н. Лапіна — Інструктар райкома аб сваёй рабоце.

НА УСЕАЮЗНАЙ СЕЛЬСЬКАГАСПДАРЧАЙ ВІБРАЎ:
 М. Хабенка — Мічурынскі саз.
 А. Матушэвіч — Калгасныя ініцыятары.
 І. Турэцкі — Паленшыце работу геаагаразведкі.
 Чырвонаармейская мастацкая самадзейнасць. — 3 песнямі ў змаганні пабедоносным наш народ са Сталіным ідзе!
 А. Багалюбаў — Вялікі рускі палкаводзец А. В. Сувораў.

ЗА РУБІЖОМ:
 Е. Соснін — Германа-польская вайна (агляд ваенных дзеянняў).
 Ваенныя дзеянні паміж Германіяй і Францыяй.
 Агенцтва Асоцыятыў Прэс аб станішчыцы на польскім фронце.
 Бегства польскага ўрада з Любліна.
 Англійскае міністэрства інфармацыі аб марской вайне.
 Японскія страты ад паводкі ў Цяньзіне.

Баявыя сілы савецкага народа несакрушымы

Грозныя палкі патрасаюць капіталістычны свет. Польша другой імперыялістычнай вайны ахваціла Цэнтральную Еўропу. Народы ўсяго свету з жахам назіраюць за крывавамі пацэмі, якія адбываюцца ў іх на вачах.
 Адна краіна спакойна творыць сваю вялікую справу. Гэта краіна — наша матуля Радзіма. Савецкі народ не пахоць на маланкі вайны, якія барадзяць гэтыя краіны. Наўзлізна і паслядоўна праводзяць палітыку міру, сацыялістычнага з'яднання рабочых і сялян разам з тым загарнула «...сур'езнейшую работу на змапненню баявой гатунасці нашай Чырвонай Арміі, нашата Чырвоная Ваенна-Марскія Флота» (Сталін).
 Настояныя сталінскія клопаты нашай партыі зрабілі Чырвоную Армію і Ваенна-Марскі Флот рэальнай сілай, здольнай сакрушыць, перамагчы і параніць любімага агрэсара. Усюду све ў вядомым непараўнальна баявыя якасці Чырвонай Арміі і Флота. Сёй-той з агрэсараў на горкім вопшы пераканаўся ў дагнутнасці і несакрушымасці сталінскіх агітараў і баявых якасцяў іх выдатных палкаў.

За голы сталінскіх паштоўкаў ўзброеныя сілы нашай Радзімы асабіста перамаглі савецкай баявой тэхнікай. Вырасла агіяная матулянасць Чырвонай Арміі. Вага артылерыйскіх снарадаў, мін, ружомных градаў і куляў, якія здольны выпусціць у аду мінуту стралковы корпус Чырвонай Арміі, склаўся 78.932 кілаграмаў. Залпы тралявых карпусоў французскай і германскай арміі значна меншыя.
 Велізарна разбураючая сіла бамбавога армія, які можа абшчыць наша арміяныя. Сілі спатрабіцца, Чырвоная Армія залічыла металам любімага страціўшага роум агрэсара.

Пачуццё вялікай гордасці ўсплілі ў сэрцы працоўных нашай краіны шчыры, прывезеныя таварышом Варашчылавым у акадэмію на ўначарговай Чаввертай Сесіі Вярхоўнага Савета СССР.

У параўнанні з 1930 годам колькасць Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскага Флота мірнага часу вырасла ў тры з паловай разо. І выхадзіцца «...у поўнай адназначнасці з той міжнароднай абстаноўкай, якую наш Урад, Пэнтральныя Кангрэс партыі і таварыш Сталін заўсёды ўважліва і прасцяпана вывучаюць, ўлічваючы ўсе яе асаблівасці і згінагі» (Варашчылаў).

Парк танкаў, у параўнанні з 1930 годам паравічыўся ў 43 разы, самалетаў — у 6,5 разоў. На цяжкай, сярэдняй і лёгкай артылерыі — рост амаць у 7 разоў, дробнакаліберная-ж пратаніцкая-ж і танкавая артылерыя вырасла ў 70 разоў. Кулямёты ружомны і станковыя мы маем зараз амаць у 5,5 разоў больш.

І, нарэшце, у Арміі і Флоте велімі вырас колькасць і ў сваёй баявой кваліфікацыі пастаянны і самы кампютны калібра абароны — камандны і начальствуючы састаў.

У гэтых шчыраках у росце нашай Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскага Флота ва ўсёй сістэме абаронных мерапрыемстваў нашай з'яднацыі, як у мастры «...паказана пабеласонае шастэе матулінага савецкага народа пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна, пад мудрым вадзіцельствам вялікага Сталіна» (Варашчылаў).
 Самая матуліна армія ў свеце — Чырвоная Армія з'яўляецца адначасова выдатнай школай. Вяртаючыся на фабрыкі, заводы, калгасы, чырвонаармейцы і камандзіры-адуцкіні пашуваюць сабой камандныя кадры прамысловасці і сельскай гаспадаркі.
 У арміі лобкі капіталістычнай краіны таленты, лобчычарыяны крыніцы якіх

УЧОРА НА ВЫСТАЎЦЫ

МАСКВА. (Спец. нар. «Звязды»). У апошнія дні зменен парадкаў арганізацыі экскурсійных груп і агіяну Усеаюзнай сельскагаспадарчай выставкі. Раней групы складаліся без уліку спецыфічных інтарэсаў тако або іншага калгасніка, зараз яны арганізуюцца дыферэнцыравана — па спецыяльнасці. Гэта дае магчымасць жыўваамаму зацяцца вывучэннем лепшага вопыту жываагалоўі, ільваамаму — вывучаць дён і т. д.

У павільёне тэхнічных культур закончана афармленне новага зала, прысвечанага асабленню навуцы ў галіне развіцця маслянічных культур.
 На выставку прадаўжаюць прыбываць экспанаты новага ўрада. У Беларускай павільёне выставлена 20 спанаў работніка ільну, прысанага экспанатамі — калгасамі «Брытанія», Аршанскага ваяна, і «Юны мір», Драценскага раёна.
 З Ашхабада на самалёне дастаўлены паміторы, вінаград, персікі. У павільёне

НОВАЕ КНІГАСХОВІШЧА БІБЛІЯТЭНІ ІМЭНІ ЛЕНІНА

Закончылася будаўніцтва новага кнігасховішча Усеаюзнай бібліятэкі імені Леніна. Гэта — самы высокі будынак сталіны, ён вышэй гаспітальні «Масква» на п'яці метра. На полах, агіяну працягласць якіх складае 170 кіламетраў, размешчана 9,5 мільёна кніг. Зараз новы будынак

тояцца ў народзе, глушача, утапваюцца ў гразь. Наша Чырвоная Армія адзіная ў свеце, дзе рознастайныя дараванні таленавітага савецкага народа расвітаюць ва ўсёй сваёй прыгожасці. Многія малалы грамадзяне нашай краіны адшэфавалі свае дэмані іменна ў Чырвонай Арміі. Бурнай крыніцай б'е самадзейнасць байшоў і камандзіраў, узоры якой мы прыводзім сёння на старонках «Звязды».

Законны, прыняты ўначарговай Чаввертай Сесіяй Вярхоўнага Савета СССР, так гарача і адназначна адабраемія ўсім савецкім народам, накіраваны на далейшае ўзмацненне сацыялістычнай краіны. Яны накіраваны на яшчэ большае ўмацаванне Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскага Флота.

Сталінская мудрая знешняя палітыка Савецкага Саюза выражае інтарэсы нашага народа, які пабеласона будзе светлы палат камунізма.

Рашэнні Сесіі выклікалі велізарныя парыхтоўны ўздым у краіне. Савецкі народ яшчэ манілі і манілітны згуртавацца вакол большэвіцкай партыі і правядыць народаў таварыша Сталіна. Тысячы малалых патрыётаў выказваюць гарачае жаданне стаць у рады Чырвонай Арміі. У Полашкі, Вішэбскі, Асеўскі, Мінскі і іншыя ваенкамы Савецкай Беларусі штодзённа прыходзіць дзясаткі малалых людзей, амаўляюцца ад ільгот і просяць да тэрмінова паслаць іх у Чырвоную Армію.
 Патрыятычнымі пачуццямі поўны байцы і камандзіры Чырвонай Арміі. На сваіх мідынах і сходах яны выказваюць поўнае зааваляненне новым законам аб усеаюзнам войскам абавязку і клянуцца янастомна ўдасканалваць сваю баявую вывучку.

Будучы чырвонаармейцы, вучні сярэніх школ, вывучаючы законы, прынятыя Сесіяй, абіяцалі па-большэвіцку рыхтавацца да прызыва ў Чырвоную Армію. Пачуцці будучых чырвонаармейцаў добра выказваў тав. Шыгуловіч, выступіўшы на агульнагаспадарскім сходзе вучняў-дзясцікласнікаў горада Полашкі. Ён сказаў:
 — Ільча ў мінулым годзе, калі японскія самураі наварылі нашу свяшчэнную граніцу, я жадаў пайсці добраахвотнікам у Чырвоную Армію. Мне краху пераходзіў ўзрост. У будучым годзе мае вялікае жаданне здзйсціцца. У сталевых, непахісных радах матулінай арміі краіны сацыялізма, я з часю выканаю свой свяшчэнны абавязак.

Тав. Шыгуловіч заклікаў усіх вучняў старшых класаў выдатна авалодваць ваеннымі ведамі.
 Прызыў гэтай года даець Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскаму Флоту выдатнае пашаўненне. Велізарная большасць прызыўнікаў прыдзе ў Чырвоную Армію ваарашчылаўскімі стралкамі, кулямётчыкамі, ліхмі коннікамі, лётчыкамі і парашуцістамі.

Маральна-палітычнае адзінства савецкага народа, нахвёнага бісмэртнымі ідэямі камунізма, палкі савецкіх патрыятызм, баявое адзінства Чырвонай Арміі і народа робяць нашу сацыялістычную барышчыну непрыступнай прывадыні.
 Партыя Леніна—Сталіна згуртавала савецкі народ у адзінае баявое палце. Мільёны савецкіх патрыётаў практычна ў штодзёнай рабоце выконваюць указанні таварыша Сталіна аб неабходнасці «ўсямярнова ўмацоўваць баявую матулінасць нашай Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскага Флота». Мільёны савецкіх патрыётаў авалодваюць майстэрствам бій воята. Раверны Чырвонай Арміі—уверь 170-мільёнаў наш народ—гатовы на першае закліку свайго ўрада стаць на абарону вялікай заавалянаў сацыялізма.

ТАДЖЫКСКАЯ ССР ПРЫБЫЛА ТРЫ ВАГОНЫ АРБУЗОЎ І ІНШ. ПЛАЎОЎ

Сёння дз дзірамы старага і новага Паддэся (павільёне Беларускай ССР) навукова-рабортніц Усеаюзнага навукова-даследчага інстытута баталнай гаспадаркі таварышам ільваамаму працягвае для экскурсынтаў лекцыю аб асабні баюных мейстаў у БССР і прымяненні асобных агратэхнічных правілаў на культурнурэемых баталных палочках.
 Дзень на выставку закончыўся паказам калгаснай мастацкай самадзейнасці Кіргізія, Калгасніцы і калгасніцы ў малалічных напашаных калгаснах ільча раз прадманіраваны лізіную прыгожасці народнага выканання. Гаспацы за захаваннем глядзельні, як зьдзі калгаснікаў надчычары пластычна выканалі калмціны танец, як таварыш старыў, якім разам 205 год, быкавалі на самабытных інструментах народнай мелодыі, як танцаваліны ансамбль з'яўчат наказы танец з шарфамі.

Г. ТАРАН.

ПАПРАЎКА БЕЛТА

У надрукаваным у «Звяздзе» ад 11 верасня перадавым артыкуле «Правды» (сёмы абзац першай калонкі) запущана памылка.

Падрыхтоўка да выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных АГІТАТАРЫ АДНАГО СЯЛА

Сяло Семязова, Чырвонаслабокскага раёна, размешчана ў некалькіх кіламетрах ад граніцы.

Па той бок мяжы — свет біспраў, капіталістычнай кабылы і шпачты. Па гэтым бок — свет сацыялізма, свабоднага, шчаслівага і забеспечанага жыцця.

Калі вы праходзіце па селу, то бачыце добрыя дамы, магазіны, клуб, фізкультурную пляцоўку. Нуль жыцця тут б'ецца ва ўнісон з яркім і многаганным жыццём нашай несажай Радзімы.

Пяпер сяло напярэдадні важнай палітычнай палзеі—выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных. Агітатары ўжо разгарнулі работу на ўчастках, у калгасных брыгадах.

Яе заўсёды, у калгасную брыгаду прышоў агітатар Плевака. Ён правёў ужо двое заняткаў па вывучэнню выбарчага закона. Калгаснікі велімі цікавіцца міжнародным жыццём. У пачатку ўвагі—заўважэнне дагавора аб ненападзе паміж СССР і Германіяй, ваенныя дзеянні паміж Германіяй і Італіяй. Калгаснікі атрымліваюць ад агітатара ясныя і чоткія адказы. Агітатар Плевака з'яўляецца старшынёй калгаса «3 рашаючы». Ён умеа спалучае гаспадарчую работу з палітычнай агітацыяй.

Энергічна ўзяўся за работу агітатары—настаўнікі Пашкевіч і Зубовіч. Тав. Зубовіч перад заняткамі дае кароткі агляд міжнароднага становішча, каб слухачы былі ў курсе ўсіх пятаў міжнароднага жыцця. Устаў ў сёла працу 36 агітатараў. У сваёй агітатарскай рабоце яны шырока скарыстоўваюць не толькі матэрыялы, інфармацыю і факты з жыцця Савецкага Саюза, нашай рэспублікі. Яркім агітатарым фактарам служыць і вялікі рост рогната сёла. Агітатары зусім правільна робяць, калі ўспамінаюць аб мінулым жыцці

жыцці і параўноўваюць яго з раласным сучасным.

Сяло Семязова ў мінулым было жабракім, забітым і аспрыглым. Царква, с'палота і карчма, безліч знахароў і папоў—такавы былі расаднікі культуры ў Семязове. За голы савецкай улады змянілася аблічча вёскі. Пяпер тут б'ець дзве школы, Дом сакультуры, амбулаторыя, больніца, дзіцячы сад, аркель. Гэта дазба не поўны пералік усяго новага, чым за апошнія голы ўбагацілася сёла.

Вечарам чутны вясёлыя напевы багэрых, жанчерадасных калгаснікаў і калгасніцы. Гэта калгасны хор Дома сакультуры пад кіраўніцтвам калгасніка Івана Серада развучае новыя песні. Ён можаце ўбачыць на калгаснай сцэне пастаноўку «Платон Крэчэт», у якой калгаснікі Міхаіл Леоненя, Серада, Ёзіла з поспехам выконваюць галоўныя ролі. Так пралякае жыццё на абшчэнай зямлі. І тут, ля граніцы, асабліва ярка гучыць слова большэвіцкай партыі.

Якшчэ і ўзровень большэвіцкай агітацыі залежаць ад палітычнай падрыхтоўкі людзей, якія працуюць сярод насельніцтва. Між тым, раённыя арганізацыі малю кляпоціцца аб палітычным росце агітатараў, каб яны былі забеспечаны кваліфікаванай кансультацыяй, семінарам і неаходнай літаратурай. Семінар агітатараў у раённым цэнтры — ралкая з'ява. Наряды па абмену вопытам не праводзяцца. Кантроль за работай агітатараў арганізаван слаба.

Пяпер, калі падрыхтоўка да выбараў усё больш разогтвэацца, раённыя арганізацыі павінны ўсямярнова паленшыць палітычную агітацыю, выхоўваць агітатараў так, каб яны па-майстэрску ўдала і перамажонай зброй большэвіцкага слова.

Б. ЗЕЛІНСОН.

СХОДЫ СТАРЫХ КАЛГАСНІКАЎ

ПРАПЮСК. 10 верасня. (БЕЛТА). У сувязі з надыходзячымі выбарамі ў мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных пачынаюць партыйная арганізацыя калгаса «XVI парт'езд» шырока разгарнуа агітацыяна-масавую работу сярод калгаснікаў.

Надзвычайна арганізаваныя склаае сход старых калгаснікаў. Адбываец ажульеная гутарка.

— Сталінская Канстытуцыя, — сказаў Аўрам Варапоў, — дала ўсім нам роўныя і вялікія правы — малалым і старым, мужчанам і жанчынам. Калі быў такі закон? Аб ім толькі марыць можна было. Быў я пастухом. Аднойчы зайшоў на сходку. Стараства — баганей Галагоў некалькі разоў ударыў і выштурхнуў мяне. Бедным там не было месца.

Я радуюся за сваіх сямноў, з якіх адзіна—лётчык, а другі — танкіст, ралдуць за нашу слаўную Радзіму, якая кмітнее пал сонцам Сталінскай Канстытуцыі.

ДЗЕСЯЦІКЛАСНІКІ ВІТАЮЦЬ НОВЫ ЗАКОН

400 стройных загаларных юнакоў сабрааі вечаарам 10 верасня ў Палацы піанераў і акабраты на сход вучняў 9 і 10 класаў школы Сталінскага раёна г. Мінска, прысвечаны новаму закону аб усеаюзнам войскам абавязку.

Усе яны — багэрыя, шчаслівыя вялікім даверам дарагой Радзімы, якая хутка ўручыць ім сваю матуліную зброю. Прайзе год, юнакі скончаць сярэнюю школу і ўваляюцца ў рады слаўнай Чырвонай Арміі, Ваенна-Марскага і Ваенна-Марскага Флота. 18-гадоных сустрачае новая школа, школа мужнасці і адвагі, школа, ад якой з малых год мараш зільены савецкіх патрыётаў. Гэта будзе выдатнае пашаўненне. Малалы баіцы з нястомнай энергіяй возьмуцца за авалоданне ваенным майстэрствам. Напашыцца тысячы новых танкавых і самалетных афіцэраў. Школьныя сябры стануць лідарам на матуліных лініях. Калі спатрабіцца, яны ільча ў плячо будуць змагацца за любімую Радзіму. За партыю, за Сталіна.

..Бурнымі аваямімі грывеца зала, калі ў састаў пачотнага прэзідыума выбараў членаў і кандыдатаў Палітбура ЦК ВКП(б) на чале з любімым правадзіром народнаў таварышам Сталіным.

Уважліва сцухалі будучыя воіны даклад камсара штаба МХА Сталінскага раёна тав. Гарошка аб гістарычных рашэннях уначарговай Чаввертай Сесіі Вярхоўнага Савета СССР і аб міжнародным становішчы. Затым на трыбуну ўзыходзілі жыццёвадасныя юнакі. Дзясцікласнік-выдатнік 25 школы тав. Ільчук сказаў:
 — Зараз разганаўся чажар другой імперыялістычнай вайны. Савецкаму народу трэба заўсёды быць напалатовае. Вось чаму так правільна і так савчасна ўначарговая Чаввертай Сесія Вярхоўнага Са-

УВЕСЬ НАРОД СТАНЕ НА АБАРОНУ РАДЗІМЫ

ВІШЭБСК. 9 верасня пасля работы першай змены на чотучна-трыхадзядняй фабрыцы «ВІМ» адбыўся мітынг, у якім прыняла ўдзел 3.000 чалавек. З дакладам аб рабоце ўначарговай Чаввертай Сесіі Вярхоўнага Савета СССР і прынятыя ёю законы выступіў дэпутат Вярхоўнага Савета СССР прафесар Г. А. Белкі.

Справадзана дапутата неапарозада перарываліны ападысентамі ў часць мура палітыкі большэвіцкай партыі, савецкага ўрада і вялікага Сталіна.

Пасля даклада адзін за адным выступілі рабочыя, служачыя і спецыялісты. Яны гарача вітаюць прынятыя Сесіяй законы, якія накіраваны на захаванне міру, на ўмацаванне абаронадзольнасці краіны, сацыялізма.

штурхнуў мяне. Бедным там не было месца.

Я радуюся за сваіх сямноў, з якіх адзіна—лётчык, а другі — танкіст, ралдуць за нашу слаўную Радзіму, якая кмітнее пал сонцам Сталінскай Канстытуцыі.

Старыя калгаснікі з вялікай увагай праслушалі выступленне прыбываючага на сход дэпутата Вярхоўнага Савета СССР, оадынасона тав. П. Е. Ватуліна. У задушевнай гутарцы зняты конох нашай краіны тав. Ватулін расказаў калгаснікам аб гістарычных рашэннях уначарговай Чаввертай Сесіі Вярхоўнага Савета СССР, аб мудрай палітыцы савецкага ўрада.

Сход старых калгаснікаў правядзён і ў калгасе імені Молатава.

УЗНАГАРОДЖАННЕ РАБОТНІКАУ АСОБНЫХ БУДОЎЛЯЎ

Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР за выдатнае і дэтэрміновае выкананне ўдавагага задання па будаўніцтве асобных аб'ектаў прамысловасці ўзнагароджаны:

- 1. Быхова Глеба Ільча — майстра шклодува заводу № 211 Наркаммайсцпрома.
- 2. Валовіна Марка Зіноўеўіч—ураў-



Знятыя людзі Беларускай ССР. Настаўніца Васілевіцкай сярэдняй школы (Васілевіцкая), Палесская вобласць), Наталія Філіпаўна Гусіапава, ўзнагароджаная ордэнам «Знак пачёта».

УКАЗ ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР АБ УЗНАГАРОДЖАННІ РАБОТНІКАЎ ШКЛЯНОЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ

За важнае выаходніцтва ў галіне шклодуваў прамысловасці і пашаўненнае яго асабінае ўзнагароджаны:

- 1. Балагабразова Івана Серагевіч — канструктара канторы «Стеклопроект» Галоўшкіла НРЛН СССР.
- 2. Гандшу Міхаіла Семанавіч — канструктара канторы «Стеклопроект» Галоўшкіла НРЛН СССР.
- 3. Грыбнерга Аўрама Якаўлевіч — старшага ільжнера-тэхнолага канторы «Стеклопроект» Галоўшкіла НРЛН СССР.
- 4. Гунава Федара Якаўлевіч — інструктара Ленінградскага абкома ВКП(б).
- 5. Дарафова Афанасія Сяпанавіч — ільжнера-тэхнолага, які раней працаваў на Канстанцінаўскім бутэлькавым заводзе.
- 6. Янулевіч Міхаіла Станіслававіч — ільжнера-тэхнолага, які раней працаваў на Канстанцінаўскім бутэлькавым заводзе.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР

М. КАЛІНІН.

Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР

А. ГОРКІН.

Масква, Крэмль, 9 верасня 1939 г.

УЗНАГАРОДЖАННЕ РАБОТНІКАУ АСОБНЫХ БУДОЎЛЯЎ

Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР за выдатнае і дэтэрміновае выкананне ўдавагага задання па будаўніцтве асобных аб'ектаў прамысловасці ўзнагароджаны:

- 1. Быхова Глеба Ільча — майстра шклодува заводу № 211 Наркаммайсцпрома.
- 2. Валовіна Марка Зіноўеўіч—ураў-

УСЕАЮЗНАЯ НАРАДА ЛЕКТАРАЎ ПРЫ ЦК ВКП(б)

У кафедрэнц-зале Акадэміі навук СССР 10 верасня адбылася Усеаюзная нарада лектараў пры ЦК ВКП(б). Кароткім уступным словам нараду адкрыў намеснік начальніка Упраўлення прапаганды і агітацыі ЦК ВКП(б) тав. Паспелаў. Аднагалосна ў прэзідыум выбараўца Сакратар ЦК ВКП(б) тав. Жлаваў, намеснікі начальніка Упраўлення прапаганды і агітацыі ЦК ВКП(б) тт. Паспелаў і Александрэў, кіраўнік лектарскай групы ЦК ВКП(б) тав. Е. Яраслаўскі, намеснікі начальніка Упраўлення кадраў ЦК ВКП(б) тт. Шагалі і Пугоўкін, дырэктар інстытута Маркса—Энгельса—Леніна—тав. Мішнін, дырэктар інстытута філасофіі Акадэміі навук тав. Юзіні і інш.

З вялікім натхненнем сабраўшыся выбралі ў пачотны Прэзідыум членаў Палітбура ЦК ВКП(б) на чале з таварышам Сталіным.

Даклады аб арганізацыі лекцыянай сістэмы прапаганды ў абшчэах зрабілі сакратар МР ВКП(б) на прапагандзе тав. Калашнікаў і сакратар Чкалаўскага абкома ВКП(б) на прапагандзе тав. Сафронаў.

У спрэчках на дакладах тт. Калашнікава і Сафронава выступілі лектары тт. Сяпанаў (Яраслаўскі абком ВКП(б),

Орлома Леніна—т. Орлоў Георгій Міхайлавіч, ордэнам Прапоўнага Чырвонага Сцяга—13 чалавек, ордэнам «Знак пачёта»—3 чал. і мэдалью «За трудовое отличие»—13 чалавек.

11 верасня на ранішнім пасяджэнні Усеаюзнай нарады лектараў пры ЦК ВКП(б) прадаўжаліся спрэчкі на дакладах тт. Калашнікава і Сафронава аб рошыце лекцыянай работы ў Маскоўскай і Чкалаўскай абшчэах. Выступалі лектары тт. Галеў (Паўночна-Казастанскі абком ВКП(б) Казастана), Фромберг (Вараш

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ

КАНДЫДАЦКАЯ ГРУПА КАЛГАСА

Кандыдацкая група калгаса «Чырвоная Украіна» Камарынскага раёна, арганізавана параўнальна належаў — у сакавіку месцамі. За гэты кароткі час яна правяла велізарную партыйна-масавую работу сярод калгаснікаў.

Да арганізацыі кандыдацкай групы працоўная дысцыпліна ў калгасе была ў заняпадзе: 70—75 чалавек штодзённа не выходзіла на работу. Райком партыі прыняў рашучыя меры, каб умацаваць кіравніцтва калгасам.

Кандыдацкая група правільна спачатку асацэлюе работу з партыйным выхаваннем калгаснікаў. Былі створаны гурты па вывучэнню матэрыялаў XVIII з'езда ВКП(б), якія актыўна наведвалі калгаснікі.

Кандыдацкая група правільна спачатку асацэлюе работу з партыйным выхаваннем калгаснікаў. Былі створаны гурты па вывучэнню матэрыялаў XVIII з'езда ВКП(б), якія актыўна наведвалі калгаснікі.

Кандыдацкая група правільна спачатку асацэлюе работу з партыйным выхаваннем калгаснікаў. Былі створаны гурты па вывучэнню матэрыялаў XVIII з'езда ВКП(б), якія актыўна наведвалі калгаснікі.

Кандыдацкая група правільна спачатку асацэлюе работу з партыйным выхаваннем калгаснікаў. Былі створаны гурты па вывучэнню матэрыялаў XVIII з'езда ВКП(б), якія актыўна наведвалі калгаснікі.

Кандыдацкая група правільна спачатку асацэлюе работу з партыйным выхаваннем калгаснікаў. Былі створаны гурты па вывучэнню матэрыялаў XVIII з'езда ВКП(б), якія актыўна наведвалі калгаснікі.

Кандыдацкая група правільна спачатку асацэлюе работу з партыйным выхаваннем калгаснікаў. Былі створаны гурты па вывучэнню матэрыялаў XVIII з'езда ВКП(б), якія актыўна наведвалі калгаснікі.

Кандыдацкая група правільна спачатку асацэлюе работу з партыйным выхаваннем калгаснікаў. Былі створаны гурты па вывучэнню матэрыялаў XVIII з'езда ВКП(б), якія актыўна наведвалі калгаснікі.

Кандыдацкая група правільна спачатку асацэлюе работу з партыйным выхаваннем калгаснікаў. Былі створаны гурты па вывучэнню матэрыялаў XVIII з'езда ВКП(б), якія актыўна наведвалі калгаснікі.

Кандыдацкая група правільна спачатку асацэлюе работу з партыйным выхаваннем калгаснікаў. Былі створаны гурты па вывучэнню матэрыялаў XVIII з'езда ВКП(б), якія актыўна наведвалі калгаснікі.

Кандыдацкая група правільна спачатку асацэлюе работу з партыйным выхаваннем калгаснікаў. Былі створаны гурты па вывучэнню матэрыялаў XVIII з'езда ВКП(б), якія актыўна наведвалі калгаснікі.

Кандыдацкая група правільна спачатку асацэлюе работу з партыйным выхаваннем калгаснікаў. Былі створаны гурты па вывучэнню матэрыялаў XVIII з'езда ВКП(б), якія актыўна наведвалі калгаснікі.

Кандыдацкая група правільна спачатку асацэлюе работу з партыйным выхаваннем калгаснікаў. Былі створаны гурты па вывучэнню матэрыялаў XVIII з'езда ВКП(б), якія актыўна наведвалі калгаснікі.

Кандыдацкая група правільна спачатку асацэлюе работу з партыйным выхаваннем калгаснікаў. Былі створаны гурты па вывучэнню матэрыялаў XVIII з'езда ВКП(б), якія актыўна наведвалі калгаснікі.

Кандыдацкая група правільна спачатку асацэлюе работу з партыйным выхаваннем калгаснікаў. Былі створаны гурты па вывучэнню матэрыялаў XVIII з'езда ВКП(б), якія актыўна наведвалі калгаснікі.

Кандыдацкая група правільна спачатку асацэлюе работу з партыйным выхаваннем калгаснікаў. Былі створаны гурты па вывучэнню матэрыялаў XVIII з'езда ВКП(б), якія актыўна наведвалі калгаснікі.

Кандыдацкая група правільна спачатку асацэлюе работу з партыйным выхаваннем калгаснікаў. Былі створаны гурты па вывучэнню матэрыялаў XVIII з'езда ВКП(б), якія актыўна наведвалі калгаснікі.

Кандыдацкая група правільна спачатку асацэлюе работу з партыйным выхаваннем калгаснікаў. Былі створаны гурты па вывучэнню матэрыялаў XVIII з'езда ВКП(б), якія актыўна наведвалі калгаснікі.

Кандыдацкая група правільна спачатку асацэлюе работу з партыйным выхаваннем калгаснікаў. Былі створаны гурты па вывучэнню матэрыялаў XVIII з'езда ВКП(б), якія актыўна наведвалі калгаснікі.

На Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы

МІЧУРЫНСКІ САД

Дасягненні геніяльнага селекцыянера І. В. Мічурына на Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы дэманструюцца ў павільёне «Садоводства» і ў пладоўных садках выстаўкі.

Для мічурынскіх пладоўных дрэў і ягаціных кустоў адрэзаны спецыяльны ўчастак плошчай каля 1 гектара, на якім размешчана больш тысячы розных раслін. На гэтым участку сабраны вялікая калекцыя вывеззеных І. В. Мічурным новых пладоўных сартоў, і на жывых раслінах паказаны метады яго селекцыйнай работы.

Мічурын усталяваў, што чым дзейней агітаваць асяродкі паказаных селекцыянераў, тым лягчэй прастаавацца іх выбарыя сям'і да ўмоў асяродкі ў новай мясцовасці.

Гэта вучэнне І. В. Мічурына дэманструюцца ў садзе на жывых раслінах. На ўчастку побач пасаджаны два дрэвы — дзікая груша і амурская тайга і паўднёвая груша «Вера раяля».

Іван Вязіміравіч Мічурін скрываваў іх, і ў выніку атрымаў новы сорт грушы, права якой знаходзіцца тут жа побач, з малярскімі дрэвамі, — «Вера зімова І. В. Мічурына». Гэты выдатны сорт грушы ўключаны ў стандартны асартымент пладоўных насаджэнняў БССР, і многія калгаснікі нашай рэспублікі з ім ужо добра знаёмыя.

Дзейна наведвальнікі саду можа азнаёміцца з другім прыкладам атрымання новага сорту на гэтым-ж металу. Вось драва саліны — «Тары дэсертыя», атрыманы ад скрывавання ўстойлівага да суроўга клі-

мата дзікага тарыя з паўднёвым сартам саліны «Ранкоў зялёны». Побач — дрэва сорту «Ранкоў рэформа», атрымане ад скрывавання мясцовай выносівай тарыя саліны з «Ранкоў зялёным».

Ішчэ нялаўна лічылася, што вінаград даўдэй Брыма, Каўказа і некаторых самых паўднёвых раёнаў Украіны расці не можа. На ўчастку мічурынскага саду пасаджаны куст вінаграда — «Рускі конкорд», вывезены І. В. Мічурным ад скрывавання амерыканскага культурнага сорту «Лябруска» з амурскім дзікім вінаградом. Новае сорту — зімастойлівы, добра развіваецца ў цэнтральных раёнах БССР.

Далей рэзультаты атрыманых гібридаў паказаны на прыкладзе гібрида вішні і чаршні «Верапаўс». Для вывяснення новага сорту вішні з будовай кішчэй як у чаршні (які атрыманні выліка ўрадаю) І. В. Мічурін скрываваў японскую чаршню «Спрутэ Маакін» з гібридным сартам вішні «Ізаа», ад якога атрымаўся новая форма «Верапаўс», дрэвы якой пасаджаны ў садзе.

У тых выпадках, калі падабралі на вышэйказанаму прыпынку дзве расліны не скрываваў пажы сабой з прычыны іх вялікай аддаленасці ад самага І. В. Мічурын прымяняў метад палітычнага абліжвання. Для гэтага ён прывіваў чаршні аднадухотліваму гібриду сям'яў у крону зарослага дрэва дрэва віну аб ролу. На ўчастку саду можа бачыць прывіваўкі рабіны на грушы, грушы на рабіне, і грушы на айве.

На ўчастку багата прастаўлена калекцыя мічурынскіх сартоў пладоўна-ягаціных кустоў, прынятых у шырокую вытворчасць. Мічурынскі сад з'яўляецца адным з найбольш наведваемых месц выстаўкі. Тут і калгаснікі, і аграномы, і юныя натуралісты — усіх чакае пуццёвы сад, у пачатку якога ўстаноўлена скульптура вялікага пераўтварэння прыроды І. В. Мічурына. Ён стаіць на ўзбегі росту з блыжак у руп.

К. ХАБЕНКА.



Намеснік дырэктара па палітмасе МТС ім. 30-годдзя БССР (Магілёўскі раён) В. Г. Свєрдлоў раз'ясняе трыбунастам і камбайнерам МТС Палажэнне аб выбарах у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных.

ІНСТРУКТАР РАЙКОМА АБ СВАЁЙ РАБОЦЕ

Інструктарам Лепельскага райкома партыі я працую другі год. На сваім вопыце пераканаўся, што поспех работы інструктара ў многім залежыць ад таго, як ён працуе над сабой, як авалодвае тэорыю марксізма-ленінізма.

Згодна з гэтым, я разлічваю сваю работу час так, каб кожную лішнюю хвілінку скарыстаць для папаўнення сваіх ведаў. Мною прапрацавана і занепамятавана чатыры раздзелы «Кароткага курса гісторыі ВКП(б)», пры чым тры першыя раздзелы па першарядных марксізма-ленінізма. Пашырыўшы свой палітычны кругозор, я пачаў лепш арыентавацца ў практычнай рабоце.

Вялікая работа была аказана партгоргу кандыдацкай групы калгаса «Большэвік» т. Ільіным.

Кандыдацкая група гэтых калгасаў шырока разгарнула агітацыйна-масавую работу, прывячваючы падрыхтоўку да выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных.

Бюро даручыла мне правесці становішча агітацыйна-масавай работы ў першай і другой МТС у часе ўборкі. Вынікі правяркі абмяркоўваліся на пасаджэнні бюро райкома.

Н. ЛАПІН, інструктар Лепельскага РК КП(б)Б.

ПАЛІТМАСАВАЯ РАБОТА СЯРОД РАБОЧЫХ НАЧНЫХ ЗМЕН

ВЕНЕБСК. 11 верасня. (ВЕЛТА) Почту ў цехах венебскай члудна-трыкатанай фабрыкі «КІМ» працуе звыш 1.000 рабочых. Дырэкцыя і партыйная арганізацыя пільна і мэры для лепшага іх абслугоўвання. Як правіла, ноччу на фабрыцы бывае прадстаўнік ад дырэкцыі і партбюро. Яны арганізуюць палітычна-масавую работу сярод рабочых і тэхнічна дапамогу ім у выкананні вытворчых заданняў.

Ва ўсіх цехах ёсць змяняльныя калядныя для хавання запасных частак і данаможных матэрыялаў. Гэта дапамагчыма ліквідаваць прастой. Створаны неабходныя ўмовы тэрміновага рамонту.

Выдадзены палітбюлетэны і чыяны, павялічаны агітацыя, расставлены на зменах, праводзяць гутаркі аб важнейшых пазях у краіне, знаёмяць слухачоў з міжнародным становішчам. Часта выкарыстоўваюць палітычныя вывады.

Вывады палітбюлетэнаў і чыяны, павялічаны агітацыя, расставлены на зменах, праводзяць гутаркі аб важнейшых пазях у краіне, знаёмяць слухачоў з міжнародным становішчам. Часта выкарыстоўваюць палітычныя вывады.

Вывады палітбюлетэнаў і чыяны, павялічаны агітацыя, расставлены на зменах, праводзяць гутаркі аб важнейшых пазях у краіне, знаёмяць слухачоў з міжнародным становішчам. Часта выкарыстоўваюць палітычныя вывады.

Вывады палітбюлетэнаў і чыяны, павялічаны агітацыя, расставлены на зменах, праводзяць гутаркі аб важнейшых пазях у краіне, знаёмяць слухачоў з міжнародным становішчам. Часта выкарыстоўваюць палітычныя вывады.

Вывады палітбюлетэнаў і чыяны, павялічаны агітацыя, расставлены на зменах, праводзяць гутаркі аб важнейшых пазях у краіне, знаёмяць слухачоў з міжнародным становішчам. Часта выкарыстоўваюць палітычныя вывады.

КАЛГАСНЫЯ ІНІЦЫЯТАРЫ

І. ТРЫБУНА СТАХАНАУСКАГА ВОПЫТУ

На Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы сабраліся людзі рознастатных професій. Паслаўленыя разведчыкі сталінскіх ураджаў Ефромаў і Чуманаў дэманструюць у павільёне «Зерно» нябачаны дагэту ўраджай зернавых. Гэта ў іх, у Сібіры, першымі пачалі атрымліваць з аднаго гектара на 360 пуццёвых.

Тут таксама паказвае плады сваіх пераможных ільнявоўка Горкаўскага раёна. Кудзіна. Яна накарвала «серажэйнасьць» мясцовай зямлі і на плошчы ў 3 гектары сабрала 48 цэнтнераў ільновака.

Марына Саранчук — знатная звынная калгас «Перамога», Ручыцкага раёна, дабілася таго, што прыняўся пясчаны пясчуху група работніц вывучала праівагаз. Усе звыш працавалі заадажна і арганізавана.

Спывікіся ля стэна тав. Оськіна — запявалы стыханаўскага руху сярод камбайнераў. Прачытаем выдатныя лічбы яго перамогі.

II. КАМБАЙНЕР-РАЦЫЯНАЛІЗАТАР

У павільёне «Механізацыя» ходзіць невысокага росту чалавек, на грудзях у яго — медаль «За трудовое отличие», у рупе — спісыны бланкет.

Хто ён, гэты скромны чалавек, што так уважліва прыглядаецца да кожнай новай марак? Свєславы Кішчэвіч — камбайнер Старобінскай МТС. Ён ужо тры дні вывучае выстаўку. Аднак яшчэ многае ім не асведажна.

А ведаць, вывучаць трэба ўсё — такі наказ даў яму трактарысты-камбайнер Старобінскай МТС. Ён і сам тав. Кішчэвіч хата больш і больш ведае аб машынах. Ён жа рэцэптыста; яшчэ ў мінулым годзе ён палепшыў якасць ўборкі тым, што падоўжыў скачку доўжы другой часткі. У выніку атрымаў атрымаў дзевяці кілаграмаў хлеба, якія раней трапіліся пры ўборцы.

Больш, — гаворыць ён, — зярно не будзе пападаць у кацельны шок. Ёсць у тав. Кішчэвіча і яшчэ два маленькіх удасканалення. Ён усталяваў шарыкавыя і шатуны нажы, дабіўся ўборкі ўраджаю без абекусу вуглю, што яшчэ робяць не многія.

А. МАТУСЕВІЧ.

РАЗБАЗАРВАЮЦЬ КАЛГАСНУЮ ЗЯМЛЮ

БЯРЭЗІНО. У разе калгасаў раёна група наўставае паставоу ЦК ВКП(б) і СНБ СССР «Аб мерах аховы грамадскіх зямель калгасаў ад разбазарвання».

Калгас «Чырвоны Кастрычнік», Пеганіцкага сельсавета, аказаў у арану аднаасобіку Казеўчычу 0,85 гектара калгаснага лугу. Праўдзіне калгас «Змагар», Змітраўскага сельсавета, на часе з наменікам старымі калгасам Іванам Маньсєвым, прызвала аднаасобіку і служачым за грошы каля 5 гектараў калгаснай сенажаці.

Старшыня калгаса «Зялёна», Бярэзінскага сельсавета, т. Сяхончыч раздзяў калгаснікам каля 10 гектараў сенажаці. У першую чаргу ён надзяў і доўраў,

ПАЛЕПШЫЦЬ РАБОТУ ГЕОЛАГАРАЗВЕДКІ

Велізарныя мінеральныя багачыні толькі ў нашай рэспубліцы. Вапа і зьлёнда, гліна і торф, кромьні і жалезная руда, мегерні і сапрапелы заліваюць ў вялікай колькасці на Віцебшчыне, у Палессі, на берагах Сьжа.

Гэтыя прыродныя сьравінныя рэсурсы велікі слаба скарыстоўваюцца мясцовай і рэспубліканскай прамысловасцю. Нын ма-ла даследаваны. Геалагаразведчыя работы адстаюць ад тэмпа развіцця прамы-славоасці.

Іоноўчае ў Беларусі Геалагаразведча-нае ўпраўленне на працягу апошніх 6 год увесь час разгарнулася і пераходзіла ад адной арганізацыі ў другую. Размах работ быў велікі кізэрны, даўка неад-навадаючы патрабавання народнай гаспа-даркі.

Значна ажывілася дзейнасць Упраўле-ня ў 1938 годзе. Упершыню пачалі пра-водзіць геафізічныя работы. Разведаны мессаражанні легкаліўных глін для вы-рабу драўняных труб у Аршанскім ра-ёне (вёска Шалашына). Вывядзены зап-сы глін для вытворчасці чарашы ў Ба-бруйскім, Добружскім, Рудзэнскім, Магі-лёўскім і інш. раёнах. Усё гэтыя работы праведзены на лагаворах, заключаныя з гаспадарчымі арганізацыямі. Глыбокіх-жа комплексных даследаванняў не рабілі.

Раённі XVIII з'езда ВКП(б) аб ус-мерным развіцці мясцовай прамысло-ваасці і пражмаперанай стаяць перад раб-тні-камі геалагаразведкі выключна адказна-я і важныя задачы. Яны павінны дапа-ма-чы раённым, абласным арганізацыям бы-строй асвоіць мясцовыя рэсурсы, на-ба-зе якіх можна арганізаваць выруб ро-з-ных тавараў шырокага спажывання.

На практыцы-ж Геалагаразведча-нае ўпраўленне (на чале тав. Гаралік) ішчэ не ўключылася на-сапраўдна ў гэту ра-боту. На адбыўшайся нядаўна нарад-зе раб-тні-каў мясцовай прамысло-ваасці і пражмаперанай пры ЦК ВКП(б) мно-гія вы-ступалі з усім правільна адзначалі, што геалагаразведчыя работы адста-юць ад тэмпа развіцця нашай прамысло-ваасці, прыкладна, на 10 год. І зараз, у сувязі з бы-стрым разгортваннем будаўніцтва ча-ра-шчых, вапнавых, нагелічных звадоў, гэта адстапенне асабіва ацучальна.

Сьвета Геалагаразведча-нае ўпраўле-нне разгортвае раз сур'янных работ: бур-ны-е сьважы на соле-наставай структуры ў Палескай вобласці, разведку тугалаўных глін для вы-рабу каналізацыйных труб у Гомельскай вобласці і т. д. Але разам з тым, яно зусім недастаткова займаецца перапытыным даследаваннем мяс-цовых сьравінных запасаў.

Вяліка віна тут падае на Наркамфін БССР, які напярэок паставіў Соўнар-ка-м БССР не апусціць неабходнай сумы грошай на гэту мету.

З-за адсутнасці сродкаў доўгі час та-ка-са тармажылася выкананне лагавораў, заключаных з аблжэспроамі. Фактычна разведаны партыі прыступілі да ра-боты толькі ў другім квартале. Гэта тар-мо-зіць выкананне важнейшага ўра-ва-га задання аб пабудове ў гэтым годзе 15 чарашчых звадоў.

На 1 верасня законаны даследаванні і з'роблены лабараторныя і заводскія іспы-ты толькі чатырох мессаражаннаў глін прыгодных для вы-рабу чарашчых. А астатніх 11 раёнах завяршаны толькі па-ляры дасядчых работ.

З-за дрэннай арганізацыі працы і без адказных адносін кіравнікоў навукова-га сьвета інстытута прамысло-ваасці, куды паступаюць пробы глін, лабараторныя іспыты прадаўжаюцца на 2—3 месяці замест 25 дзён. Неабходна пабудоваць бліжэйшы час спецыяльную лабараторыю пры Геалагаразведчым упраўленні.

Выключна сур'янае значэнне набыта зарад прытанне аб правільным географі-чным размяшчэнні пражмаперанай, які вы-рабляюць, будаўнічыя матэрыялы.

Людзі нашай прамысловасці

РАЦЫЯНАЛІЗАТАР СТАНКЕВІЧ

Тэхнарук кафеўнага завода «Пролетарыі», Пятроў уважліва слухаў тлумачэнні маладога, энергічнага механіка Сяргея Міхайлавіча Станкевіча.

Вось туд, таварыш Пятроў, будзе ўстаноўлены спецыяльны бачок, напуніены газурам. А тут другі транспарэнт... Станкевіч старанна валіў палец на рабочых чарпачка.

Выдатна, Сяргей Міхайлавіч. Я зра-зумю ваш праект. Разлікі дакладныя. Ваша вынаходства прынесе заводу вя-лікую карысць, — сказаў тэхнарук, — сёння-ж вапы праекты папашу ў Мінск.

Канструкцыя новай машыны Станке-віча вылікала на завозе многа гарачых спрачак. Многія гаварылі, што нічога не выйдзе з гэтай заці. Асабіва яроста вы-вайце супроць маладзга спецыяліста ста-ры работнік звава тав. С. Ён гаварыў: «3 чатыры існаваныя намага прадпры-емства пліткі абразоўца і пакрываючы газурам ручным спосабам, а тут знай-шоў спецыяліст-механізаатар. Не яго ро-зуму справа».

Але малады камуніст механік Станке-віч не разгубіўся. Ён пвєрда быў упэўнен у сваім дзепчыні. Штодзённа яго можна было бачыць пасля работы ў майстэрні. Галзінамі ён капаўся ў драўнянай драў-лянай мадэлі, уносіў дапаўненні ў свае чарпачкі і казі якасць небузць зьстаў ад-казнасьцю працаваць; ён падоўжыў якасць ўборкі тым, што падоўжыў скачку доўжы другой часткі. У выніку атрымаў атрымаў дзевяці кілаграмаў хлеба, якія раней трапіліся пры ўборцы.

Больш, — гаворыць ён, — зярно не будзе пападаць у кацельны шок. Ёсць у тав. Кішчэвіча і яшчэ два маленькіх удасканалення. Ён усталяваў шарыкавыя і шатуны нажы, дабіўся ўборкі ўраджаю без абекусу вуглю, што яшчэ робяць не многія.

З-за адсутнасці сродкаў доўгі час та-ка-са тармажылася выкананне лагавораў, заключаных з аблжэспроамі. Фактычна разведаны партыі прыступілі да ра-боты толькі ў другім квартале. Гэта тар-мо-зіць выкананне важнейшага ўра-ва-га задання аб пабудове ў гэтым годзе 15 чарашчых звадоў.

На 1 верасня законаны даследаванні і з'роблены лабараторныя і заводскія іспы-ты толькі чатырох мессаражаннаў глін прыгодных для вы-рабу чарашчых. А астатніх 11 раёнах завяршаны толькі па-ляры дасядчых работ.

З-за дрэннай арганізацыі працы і без адказных адносін кіравнікоў навукова-га сьвета інстытута прамысло-ваасці, куды паступаюць пробы глін, лабараторныя іспыты прадаўжаюцца на 2—3 месяці замест 25 дзён. Неабходна пабудоваць бліжэйшы час спецыяльную лабараторыю пры Геалагаразведчым упраўленні.

Выключна сур'янае значэнне набыта зарад прытанне аб правільным географі-чным размяшчэнні пражмаперанай, які вы-рабляюць, будаўнічыя матэрыялы.

І. ТУРЭЦКІ.

Камандзір-комсомолец т. Кізякоў мае выдатны паказальнікі на ўсіх відах бая-вой і палітычнай вучобы. Аддзяленне,

А. ЛЮБІМЦАУ.

С. ШЭТУХІН.

І. ХОМІЧ, загадчык барысаўскім раённым аддзелам мясцовай прамысловасці.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЙННІ ПАМІЖ ГЕРМАНІЯЙ І ФРАНЦЫЯЙ

НЬЮ-ЁРК, 11 верасня. (ТАСС). Па паведамленню агенства Асошыятэд Прэс 9 верасня французскае наступленне ў Саары было часова спынена контрастнальным германскім войскам. 10 верасня французскія войскі атрымалі сваё прасоўванне ў межах дзеяння аўтаматнай зброі ў раёне ўмацаванняў на захаднай граніцы.

Як паведамляюць французскія войскі пачалі ваенныя дзеянні ў палігонах Вагезаў. Як германскія, так і французскія інжынеры вечарам 9 і 10 верасня заклаў дыміт у вугальны шахты, размешчаныя ўздоўж ракі Саар, на выхадзе паўночных атак праціўніка.

НЬЮ-ЁРК, 11 верасня. (ТАСС). Па паведамленню агенства Юнайтэд Прэс, на перадавых вестках, германская контратака выдася паўночна ад халма Сант-Андреа, паўночна ад Саарбрука і намярэнне спыніць адрывае войскі з Польшчы. Як паведамляе агенства Асошыятэд Прэс, германскія палмаванты прайшлі праз вугальны раён Саар.

ЛОНДАН, 11 верасня. (ТАСС). У паведамленні з Бруселя ўказваецца, што немцы рыхтуюцца рашуча супраць атакі на захадным фронце. Усе дарогі прыгранічныя ваеннымі транспартамі. Маркуюць, што на захадны фронт перакінута з Польшчы многа часцей германскіх паветраных сіл.

ПАРЫЖ, 11 верасня. (ТАСС). Агенства Гавас паведавае наступнае афіцыйнае камюніке: «Вечар 10 верасня. Дзякуючы рэду наступнаму дзеньці на фронце нашым войскам ўдалося прасунуцца ў раёне паміж Саарам і Вагезам. Французскія неаказана прынялі наступленне на ўсход ад Мозеля ў раёне паўночных ўсход ад Зір. Франка-англійскія марскія сілы ўстаноўлены мірныя загароды ў некалькіх зонах Ламанша і Паўночнага мора. На працягу ўсяго дня нашы самалёты прадаўжалі развешчываць аперцыі».

Англійскае міністэрства інфармацыі аб марскім вайне

ЛОНДАН, 11 верасня. (ТАСС). Міністэрства інфармацыі паведамае, што знішчаныя флатыліі англійскіх эсмінаў і лёгкіх суднаў прадаўжаюць актыўныя марскія аперцыі. Хаця розныя англійскія ганглейны судны і загінулі ў выніку дзеянняў германскіх падводных лодак, усё-ж куды большы лік германскіх ганглейных суднаў быў захоплены, патоплены або вымушана выратоўвацца ў нейтральных водах.

Па заяве міністэрства, германскія пароходы «Балдуэт» 5.800 тон водазмяшчальнасці і «Фегасак» 4.000 тон водазмяшчальнасці селі на мель недалёка ад берагоў Нарвегіі.

Англійскія пароходы «Бенібек» і «Уінклей», па 5.000 тон водазмяшчальнасцю, патоплены германскімі падводнымі лодакмі.

Японскія страты ад паводкі ў Цяньцзіне

ШАНХАЙ, 10 верасня. (ТАСС). Па паведамленні з Цяньцзіня паводкі знішчылі трымесячны запасы харчавання для японскіх войскаў у Паўночным Кітаі. Сапсавана велізарная колькасць хімічных прадуктаў, вапнага снаражня і боепрыпасаў. Загінула многа прадуктаў для развяснянскага насельніцтва, а таксама розных тавараў. Японцы аднаўляюць страты ў Цяньцзіне ў 150 мільянаў далараў, сапраўды-ж яны ўдзя большыя.

ПАРТЫЗАНСКІ АРСЕНАЛ

ЧУНЬШЫ, 11 верасня. (ТАСС). Год назад ў 40 кіламетрах ад фронту, у адноў з вёсак паўднёвай часткі правінцы Шаньсі, была створана невялікая майстэрня для рамонтных работ партызан. Майстэрню стварылі былыя рабочыя ваенных арсеналаў. Паступова, дзякуючы ўпорунай

На франтах у Кітаі

У захаднай частцы правінцы Шаньсі кітайскія войскі атрымалі прасоўванне японскіх частак на ўсходнім беразе Хуанха. Японцы, прабаваючы фарсаванаць раку, былі адкінуты. Ранішню 7 верасня кітайскія войскі занялі пункт Чуныу.

Японскі атрад у 900 чалавек пачаў 5 верасня наступленне на кітайскія пазіцыі на поўнач ад Туянь (у паўднёвай частцы правінцы Шаньсі). Не гледзячы на моцны аты японскіх артылерыяў, кітайскія часткі трохдзіннага бою прымуцілі японцаў адступіць.

Германа-польская вайна

(Агляд ваенных дзеянняў)

Пачатку ваенных дзеянняў паміж Германіяй і Польшчай прадстаўляў рад іранічных канфіліктаў і сутычак на іх граніцах і ў горадзе Данцыгу. Адначасова з гэтым праводзілася ліхарадная падрыхтоўка да вайны з абодвух старон. Войскі праводзілі ў багату гатунасць і спешна перамяшчаліся ў граніцы. Былі аб'яўлены ўсеважылія мабілізацыі, насельніцтва з найбольш паражаемых цэнтраў было эвакуіравана, будаваліся сховы і ўмацаванні сродкі ППА.

1 верасня ў 5 гадзін 45 мінут пачалася ваенныя дзеянні паміж Германіяй і Польшчай. Галоўныя удары германскіх войскаў былі накіраваны на знішчэнне кар'ераў, які аддзяляе Данцыг ад Германіі, на захват прамысловых раёнаў у Верхняй Сілезіі. Апрача таго, удары германскіх войскаў былі накіраваны на раёны на поўнач ад Чанстахова; на Лодзь і з боку Усходняй Прусіі ў Млаву, Праньшын.

Апошнія два напрамкі ў выніку паслядоўных дзеянняў германскіх войскаў сталі пад парозу адрывання польскіх войскаў, якія знаходзіліся на захад ад Варшавы, у раёне Пазнань і Торуня, а таксама стваралі парозу Варшавы.

Найбольшых рэзультатаў за 1 верасня германскія войскі дабіліся ў раёне кар'ераў, уладываючыся ў яго як з боку Усходняй Прусіі ў напрамку на Граудзіц, так і з боку Памераніі. Германскія войскі захапілі Хойніцу і Тухель; польскія войскі, якія знаходзіліся ў раёне Гіліні і на поўдзень ад іх, былі вымушаны да паспешнага адыходу. Германскія марскі флот падверг порт Данцыг артылерыйскаму абстрэлу. У той-жа дзень германскія войскі прапранылі атысету раёна Данцыга ад польскіх войскаў.

Польскія войскі аказалі найбольш упорнае супраціўленне наступным германскім часткам у раёне Чанстахова і Катовічы. Ваі прыямі ўпоруны характар, і толь-

ПАРЫЖ, 11 верасня. (ТАСС). Агенства Гавас паведавае наступнае афіцыйнае камюніке: «На поўдні Польшчы польскія войскі паспя ўпорунага супраціўлення адкінуты за раку Сан. Германскія войскі занялі пераправы праз гэту раку ў пунктах Санюк, Яворнік, Польскі, Радымно, Яраслаў. Спраба адрывання польскіх частак праварца скрозь калыць германскіх войскаў паўсюды адбіта. Жорсткія і ўпоруны баі праходзілі на ніжнім цячэнні ракі Нарэў. Германскія войскам ўдалося прарваць лінію польскіх умацаванняў і акапацыяў на паўднёвым беразе Нарэў у раёне Новаграда і Віяны.

У Варшаве польская артылерыя падвергла абстрэлу германскія войскі, знаходзіліся ў захаднай частцы горада.

У кар'еры германскія войскі прадаўжалі адрываць польскія ваенныя гавані ў Гіліні. Заняты Вейхерава і Пушк.

Германская авіяцыя на працягу ўсяго дня бомбардыравала шляхі адступлення польскіх войскаў на ўсход і паўночны ўсход ад Варшавы. Бомбардыроўкі падвергалі таксама раёны Львова, Любліна і Хельма. У Львове бомбардыроўкай разбуран Заходні вакзал.

ПАРЫЖ, 11 верасня. (ТАСС). У камюніке генеральнага штаба польскай арміі гаворыцца:

Агенства Асошыятэд Прэс аб становішчы на польскім фронце

НЬЮ-ЁРК, 11 верасня. (ТАСС). Па паведамленню агенства Асошыятэд Прэс з Сьвятых (недалёка ад румынскай граніцы) польская армія колькасцю ў адзін мільён чалавек рэарганізавана на новай лініі абароны на Вісла і выхатуцца да абароны пазіцыі на разе Буг.

Германская авіяцыя прадаўжае ўзможнае бомбардыроўку польскага тылу. Бомбардыроўка Львова 9 верасня прадвясціла прасоўванне германскіх войскаў ў паўднёва-ўсходнюю Польшчу з мэтай прауліхці атысету Польшчы ад запамогі з Румыніі. Па вестках з нейтральных крыніц, Львоб ахоплены пажарам. Калі германскія самалёты атакілі сталёву з тэлуістаў на вуліцах горада, сярод насельніцтва ўзнікла паника.

Паякі выратавалі значную частку механізаваных частак. На заяве ваенных наглядальнікаў, лёс Польшчы залежыць ад зольнасці польскай арміі перабудаваць свае рады. Германскія поспехі, па агульнаму прызнанню, прывялі ў заманічце польскае камандаванне. Паякі, рухаючыся ноччу і хавуючыся днём, праводзяць рэарганізацыю абароннай лініі.

У Варшаве пануе беспарадак. Агонь цяжкай артылерыі чутэй з розных пунктаў на Вісла. Германская авіяцыя ўск прабуе знайсці новыя польскія аэрадромы на ўсходняй Польшчы. Лёс польскай ваеннай авіяцыі невядомы. Паякі спадзяюцца, што наступленне англійскіх і французскіх войскаў на захадным фронце аблегчыць іх становішча. Есць чуткі, што 6 германскіх дывізій ужо адкінуліся з польскага фронту.

Апошнія дні ў Варшаве на вуліцах адбываліся жахлівыя сцены. Неахава гаручага затруцілі бжанам ад'езд з Варшавы.

Поезд з польскімі ўрадавымі чыноўнікамі, які павяраўся на працягу пяці дзён амаль бесперапыннай бомбардыроўцы з паветра, прыбыў, нарэшце, у паўднёва-ўсходнюю частку Польшчы.

Калі замаячанне ў Польшчы будзе прадаўжана, піша ў заключэнне агенства, то зусім магчымы далейшы поспехі Германіі.

Бегства польскага ўрада з Любліна

БЕРЛІН, 10 верасня. (ТАСС). З Любліна паведамляюць, што новая польская сталіца прадстаўляе сабой жалюць карціну рогачы і разбураенасці з таго часу, як польскі ўрад збег сюды з Варшавы.

8 верасня вечарам, пасля наступлення немцы, пачалася апраўда з горада ішчыкаў з важнымі ўрадавымі дакументамі. У той-жа час на двары Люблінскага ваяводства спешна спаваліся горы папер. Напавалу спаленыя дакументы разносна ветрам па гору. Высокія слухы камяу апаўчычаны насельніцтва Любліна аб тым, што ўрад спавявае ўсё, што немагчыма адправіць.

Ужо ў поўнач з двара ваяводства выехала некалькі бронемашынаў, гружаных золатам польскага банка і каштоўнымі перапарамі, і пад моцнай аховай накіраваліся ў бок Львова. Валікі натоўп акружыў будынак ваяводства, наглядваючы за ўпаўненнем свайго ўрада.

Пасля поўнай трывогі ночы ўчора раніш пачалося бегства грамадзянскага насельніцтва з горада. Усе наяныя сродкі перасоўвання былі захаваны насельніцтвам. Адначасова выналі, калі канваі ваенных павозак са зброёй адстаівалі ваенны транспарт.

скія вёскі, якія дзейнічалі ў кар'еры, накіравалі свой удар у паўднёвым напрамку на Торунь і пасля ўпоруных баёў занялі Быгонь. Германскія войскі, якія наступалі з Усходняй Прусіі, занялі Млаву і Праньшын і развілі наступленне на Цханшае, які знаходзіцца на поўдзень ад Варшавы.

5 і 6 верасня намаганні германскіх войскаў былі накіраваны на поўдні на захад Кракава, што і ў ідалося зрабіць к вечару 6 верасня. Бракаў быў зван паякі без б'ю, масты праз р. Віслу не былі ўзвараны; гэта свечыць аб паспешным адыходзе польскіх войскаў.

На поўнач ад Кракава германскія войскі, праследуючы паякі, вышлі на лінію Петракоў-Кельцы, стварыўшы гэтым непарудную парозу важнаму прамысловому раёну Польшчы — Радом, Кельцы, Сандамір.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЙННІ ПАМІЖ ГЕРМАНІЯЙ І ПОЛЬШЧАЙ

БЕРЛІН, 11 верасня. (ТАСС). Вархоўнае камандаванне германскай арміі апубікавала сёння аператыўную зводку, у якой гаворыцца:

«На поўдні Польшчы польскія войскі паспя ўпорунага супраціўлення адкінуты за раку Сан. Германскія войскі занялі пераправы праз гэту раку ў пунктах Санюк, Яворнік, Польскі, Радымно, Яраслаў. Спраба адрывання польскіх частак праварца скрозь калыць германскіх войскаў паўсюды адбіта. Жорсткія і ўпоруны баі праходзілі на ніжнім цячэнні ракі Нарэў. Германскія войскам ўдалося прарваць лінію польскіх умацаванняў і акапацыяў на паўднёвым беразе Нарэў у раёне Новаграда і Віяны.

У Варшаве польская артылерыя падвергла абстрэлу германскія войскі, знаходзіліся ў захаднай частцы горада.

У кар'еры германскія войскі прадаўжалі адрываць польскія ваенныя гавані ў Гіліні. Заняты Вейхерава і Пушк.

Германская авіяцыя на працягу ўсяго дня бомбардыравала шляхі адступлення польскіх войскаў на ўсход і паўночны ўсход ад Варшавы. Бомбардыроўкі падвергалі таксама раёны Львова, Любліна і Хельма. У Львове бомбардыроўкай разбуран Заходні вакзал.

ПАРЫЖ, 11 верасня. (ТАСС). У камюніке генеральнага штаба польскай арміі гаворыцца:

Агенства Асошыятэд Прэс аб становішчы на польскім фронце

НЬЮ-ЁРК, 11 верасня. (ТАСС). Па паведамленню агенства Асошыятэд Прэс з Сьвятых (недалёка ад румынскай граніцы) польская армія колькасцю ў адзін мільён чалавек рэарганізавана на новай лініі абароны на Вісла і выхатуцца да абароны пазіцыі на разе Буг.

Германская авіяцыя прадаўжае ўзможнае бомбардыроўку польскага тылу. Бомбардыроўка Львова 9 верасня прадвясціла прасоўванне германскіх войскаў ў паўднёва-ўсходнюю Польшчу з мэтай прауліхці атысету Польшчы ад запамогі з Румыніі. Па вестках з нейтральных крыніц, Львоб ахоплены пажарам. Калі германскія самалёты атакілі сталёву з тэлуістаў на вуліцах горада, сярод насельніцтва ўзнікла паника.

Паякі выратавалі значную частку механізаваных частак. На заяве ваенных наглядальнікаў, лёс Польшчы залежыць ад зольнасці польскай арміі перабудаваць свае рады. Германскія поспехі, па агульнаму прызнанню, прывялі ў заманічце польскае камандаванне. Паякі, рухаючыся ноччу і хавуючыся днём, праводзяць рэарганізацыю абароннай лініі.

У Варшаве пануе беспарадак. Агонь цяжкай артылерыі чутэй з розных пунктаў на Вісла. Германская авіяцыя ўск прабуе знайсці новыя польскія аэрадромы на ўсходняй Польшчы. Лёс польскай ваеннай авіяцыі невядомы. Паякі спадзяюцца, што наступленне англійскіх і французскіх войскаў на захадным фронце аблегчыць іх становішча. Есць чуткі, што 6 германскіх дывізій ужо адкінуліся з польскага фронту.

Апошнія дні ў Варшаве на вуліцах адбываліся жахлівыя сцены. Неахава гаручага затруцілі бжанам ад'езд з Варшавы.

Поезд з польскімі ўрадавымі чыноўнікамі, які павяраўся на працягу пяці дзён амаль бесперапыннай бомбардыроўцы з паветра, прыбыў, нарэшце, у паўднёва-ўсходнюю частку Польшчы.

Калі замаячанне ў Польшчы будзе прадаўжана, піша ў заключэнне агенства, то зусім магчымы далейшы поспехі Германіі.

Бегства польскага ўрада з Любліна

БЕРЛІН, 10 верасня. (ТАСС). З Любліна паведамляюць, што новая польская сталіца прадстаўляе сабой жалюць карціну рогачы і разбураенасці з таго часу, як польскі ўрад збег сюды з Варшавы.

8 верасня вечарам, пасля наступлення немцы, пачалася апраўда з горада ішчыкаў з важнымі ўрадавымі дакументамі. У той-жа час на двары Люблінскага ваяводства спешна спаваліся горы папер. Напавалу спаленыя дакументы разносна ветрам па гору. Высокія слухы камяу апаўчычаны насельніцтва Любліна аб тым, што ўрад спавявае ўсё, што немагчыма адправіць.

Ужо ў поўнач з двара ваяводства выехала некалькі бронемашынаў, гружаных золатам польскага банка і каштоўнымі перапарамі, і пад моцнай аховай накіраваліся ў бок Львова. Валікі натоўп акружыў будынак ваяводства, наглядваючы за ўпаўненнем свайго ўрада.

Пасля поўнай трывогі ночы ўчора раніш пачалося бегства грамадзянскага насельніцтва з горада. Усе наяныя сродкі перасоўвання былі захаваны насельніцтвам. Адначасова выналі, калі канваі ваенных павозак са зброёй адстаівалі ваенны транспарт.

скія вёскі, якія дзейнічалі ў кар'еры, накіравалі свой удар у паўднёвым напрамку на Торунь і пасля ўпоруных баёў занялі Быгонь. Германскія войскі, якія наступалі з Усходняй Прусіі, занялі Млаву і Праньшын і развілі наступленне на Цханшае, які знаходзіцца на поўдзень ад Варшавы.

5 і 6 верасня намаганні германскіх войскаў былі накіраваны на поўдні на захад Кракава, што і ў ідалося зрабіць к вечару 6 верасня. Бракаў быў зван паякі без б'ю, масты праз р. Віслу не былі ўзвараны; гэта свечыць аб паспешным адыходзе польскіх войскаў.

На поўнач ад Кракава германскія войскі, праследуючы паякі, вышлі на лінію Петракоў-Кельцы, стварыўшы гэтым непарудную парозу важнаму прамысловому раёну Польшчы — Радом, Кельцы, Сандамір.

«Германская авіяцыя на працягу ўсяго дня 10 верасня бомбардыравала розныя пункты польскай тэрыторыі. Баі адбываліся ў раёне Востраў Мазавецкі, уздоўж берага ракі Буг. Атакі праціўніка ў акапацыяў Варшавы адбіты. На берагах Віслы дзейнічаюць бронетанкавыя часткі праціўніка. На поўдні Польшчы баі прадаўжаюцца на захад ад ракі Сан».

Адначасова агенства Гавас паведамляе, што 10 верасня германская авіяцыя падвергла неадарываюць бомбардыроўкі горада Львоб. У горадзе многа забітых і раненых. Германская авіяцыя бомбардыравала таксама лінію чыгункі, якая звязвае Варшаву праз Любліна з паўднёвым усходам Польшчы, і ўск галоўныя стратэгічныя пункты, якія знаходзіцца ўздоўж гэтай лініі.

НЬЮ-ЁРК, 11 верасня. (ТАСС). Агенства Юнайтэд Прэс паведамае, што польскія войскі ўмацаваліся ў раёне ракі Нарэў, Буг і Вісла. Германскія войскі стракаюць упорунае супраціўленне паякі ў раёне Кельцы-Варшава. Жорсткія баі адбываюцца ў захаднай частцы Варшавы. Польскія войскі прыкрываюць адступленне часткаў, якія ўдзельнічалі ў баях у Пазнань і Сілезіі. Германскае наступленне спынена ў раёне Молліні, дзе канцэнтрыруюцца польскія матарызаваныя часткі і пяхота, перакінутыя з Лодзі і Петракова.

ПАРЫЖ, 11 верасня. (ТАСС). У камюніке генеральнага штаба польскай арміі гаворыцца:

Агенства Асошыятэд Прэс аб становішчы на польскім фронце

НЬЮ-ЁРК, 11 верасня. (ТАСС). Па паведамленню агенства Асошыятэд Прэс з Сьвятых (недалёка ад румынскай граніцы) польская армія колькасцю ў адзін мільён чалавек рэарганізавана на новай лініі абароны на Вісла і выхатуцца да абароны пазіцыі на разе Буг.

Германская авіяцыя прадаўжае ўзможнае бомбардыроўку польскага тылу. Бомбардыроўка Львова 9 верасня прадвясціла прасоўванне германскіх войскаў ў паўднёва-ўсходнюю Польшчу з мэтай прауліхці атысету Польшчы ад запамогі з Румыніі. Па вестках з нейтральных крыніц, Львоб ахоплены пажарам. Калі германскія самалёты атакілі сталёву з тэлуістаў на вуліцах горада, сярод насельніцтва ўзнікла паника.

Паякі выратавалі значную частку механізаваных частак. На заяве ваенных наглядальнікаў, лёс Польшчы залежыць ад зольнасці польскай арміі перабудаваць свае рады. Германскія поспехі, па агульнаму прызнанню, прывялі ў заманічце польскае камандаванне. Паякі, рухаючыся ноччу і хавуючыся днём, праводзяць рэарганізацыю абароннай лініі.

У Варшаве пануе беспарадак. Агонь цяжкай артылерыі чутэй з розных пунктаў на Вісла. Германская авіяцыя ўск прабуе знайсці новыя польскія аэрадромы на ўсходняй Польшчы. Лёс польскай ваеннай авіяцыі невядомы. Паякі спадзяюцца, што наступленне англійскіх і французскіх войскаў на захадным фронце аблегчыць іх становішча. Есць чуткі, што 6 германскіх дывізій ужо адкінуліся з польскага фронту.

Апошнія дні ў Варшаве на вуліцах адбываліся жахлівыя сцены. Неахава гаручага затруцілі бжанам ад'езд з Варшавы.

Поезд з польскімі ўрадавымі чыноўнікамі, які павяраўся на працягу пяці дзён амаль бесперапыннай бомбардыроўцы з паветра, прыбыў, нарэшце, у паўднёва-ўсходнюю частку Польшчы.

Калі замаячанне ў Польшчы будзе прадаўжана, піша ў заключэнне агенства, то зусім магчымы далейшы поспехі Германіі.

Бегства польскага ўрада з Любліна

БЕРЛІН, 10 верасня. (ТАСС). З Любліна паведамляюць, што новая польская сталіца прадстаўляе сабой жалюць карціну рогачы і разбураенасці з таго часу, як польскі ўрад збег сюды з Варшавы.

8 верасня вечарам, пасля наступлення немцы, пачалася апраўда з горада ішчыкаў з важнымі ўрадавымі дакументамі. У той-жа час на двары Люблінскага ваяводства спешна спаваліся горы папер. Напавалу спаленыя дакументы разносна ветрам па гору. Высокія слухы камяу апаўчычаны насельніцтва Любліна аб тым, што ўрад спавявае ўсё, што немагчыма адправіць.

Ужо ў поўнач з двара ваяводства выехала некалькі бронемашынаў, гружаных золатам польскага банка і каштоўнымі перапарамі, і пад моцнай аховай накіраваліся ў бок Львова. Валікі натоўп акружыў будынак ваяводства, наглядваючы за ўпаўненнем свайго ўрада.

Пасля поўнай трывогі ночы ўчора раніш пачалося бегства грамадзянскага насельніцтва з горада. Усе наяныя сродкі перасоўвання былі захаваны насельніцтвам. Адначасова выналі, калі канваі ваенных павозак са зброёй адстаівалі ваенны транспарт.

скія вёскі, якія дзейнічалі ў кар'еры, накіравалі свой удар у паўднёвым напрамку на Торунь і пасля ўпоруных баёў занялі Быгонь. Германскія войскі, якія наступалі з Усходняй Прусіі, занялі Млаву і Праньшын і развілі наступленне на Цханшае, які знаходзіцца на поўдзень ад Варшавы.

5 і 6 верасня намаганні германскіх войскаў былі накіраваны на поўдні на захад Кракава, што і ў ідалося зрабіць к вечару 6 верасня. Бракаў быў зван паякі без б'ю, масты праз р. Віслу не былі ўзвараны; гэта свечыць аб паспешным адыходзе польскіх войскаў.

На поўнач ад Кракава германскія войскі, праследуючы паякі, вышлі на лінію Петракоў-Кельцы, стварыўшы гэтым непарудную парозу важнаму прамысловому раёну Польшчы — Радом, Кельцы, Сандамір.

НОВЫ АТРАД МАЛОДШЫХ ЛЕЙТЭАНТАЎ

БАВА, 11 верасня. адбывае выпуск новага атрада малодшых лейтэнантаў. На курсах камандзіры атрымалі выдатную страву, тактычную і стралковую падрыхтоўку, вывучалі гісторыю куністэтычнай партыі і рад іншых дысцыплін.

Тг. Кузняцоў, Рыбакін, Перасыпкін, Назарэнка і іншыя паказалі выдатную паспяховасць, зладзілі жыржаўныя заліны на выдатна. Узятыя хатацінітва аб прывасенні выдатнікам звання лейтэнанта.

Чырвоная Армія атрымала новыя, добра падрыхтаваныя кадры чырвоных камандзіраў, адданых сьмюў сваймі сьцягавымі раздзямі. На мітынгу, прывасечаны вышуксу, выдатнікі тав. Кузняцоў заўвагі:

— Ад усёй душы мы дзякуем партыі, ураду, вялікаму Сталіну за клопаты аб нас — камандзіраў. Атрымаўшы на курсах неабходныя веды, мы будзем прадаўжаць вучобу, яшчэ лепш аздаем складанай ваеннай тэхнікай. Мы гатовы выканаць любое заданне свайго народа, вядліка Сталіна. (БЕТА).

УСЕБЕЛАРУСКАЯ РАДЫЕВЫСТАЎКА

У памяшканні Рэспубліканскага радыёлюбительскага клуба ў Мінску абсталяваецца першая ўсебеларуская радыёвыстаўка, прысвечаная 15-годдзю савецкага радыёвяснячання. У шматлікіх дыяграмах, фотаманіфаках, экспанатах адлюст